



# **ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ...**

Материалы Международной научно-практической конференции,  
посвященной 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне  
и окончания Второй мировой войны  
(Минск, 7–8 мая 2015 г.)



Часть  
**2**

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ  
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

# ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ...

---

Материалы Международной научно-практической  
конференции, посвященной 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне  
и окончания Второй мировой войны  
(Минск, 7–8 мая 2015 г.)

В двух частях

Часть  
**2**

Минск  
«Беларуская навука»  
2016

**ПРАБЛЕМА МАРАЛЬНАГА ВЫБАРУ ГЕРОЯ  
Ў ВАЕННЫХ ТВОРАХ В. БЫКАВА І Ё. АВІЖУСА:  
ПАРАЎНАЛЬНА-ТЫПАЛАГІЧНЫ АНАЛІЗ**

У літаратуры, прысвечанай Вялікай Айчыннай вайне, асаблівую плынь складаюць творы, якія раскрываюць жыццё на акупаванай фашистамі тэрыторыі і ставяць праблему маральнага выбару ў спалучэнні з асэнсаваннем пісьменнікамі даваеннага часу, што ў многіх адносінах прадвызначаў успрыманне падзей ваеннага ліхалецця прадстаўнікамі тых народаў Савецкага Саюза, якія, як Літва, былі далучаны да СССР або, як Заходняя Беларусь, аб'яднаны з Саюзам ужо падчас Другой сусветнай вайны.

Паказальнымі ў гэтых адносінах з'яўляюцца творы беларускага пісьменніка Васіля Быкова і літоўскага Ёнаса Авіжуса. Пры гэтым варта мець на ўвазе, што разуменне і магчымасці асэнсавання і адлюстравання падзей вайны былі ў пэўным сэнсе абмежаваны тым гістарычным часам, у якім жылі і тварылі самі пісьменнікі. I В. Быкаў, і Ё. Авіжус успрымалі адлюстроўвалі вайну з пазіцыі разумення яе савецкім чалавекам, г. зн., з аднаго боку, ведаючы яе завяршэнне, наступствы і г. д., а з другога – падзяляючы той погляд на вайну, які ўсталяваўся ў савецкім грамадстве. Стандычы сваіх герояў у сітуацыю маральнага выбару, пісьменнікі мусілі перадольваць харктэрную для літаратуры савецкага часу «зададзенасць» харектараў і паводзін персанажаў, але толькі ў тых межах, якія адводзіў гістарычны час самім пісьменнікам. Вось чаму ў творчасці В. Быкова і Ё. Авіжуса вялікае значэнне атрымлівала спроба асэнсавання даваеннага жыцця, якое не толькі аказала значны ўплыў на вайну і рэальных людзей, але і могло бы выступіць самастойнай праблемай творчасці. Аднак у 1970–1980-я гады час для гэтага яшчэ не настаяў.

Цікавы матэрыял для парашнання даюць аповесць В. Быкова «Сотнікаў» і раман Ё. Авіжуса «Згублены прытулак»: у абодвух творах герой робяць маральны выбар, зыходзячы як з папярэдняга асабістага вопыту, так і з гістарычнага досведу народаў, да якіх належаць.

В. Быкаў у большасці сваіх ваенных твораў адлюстроўваў унутраныя прычыны паводзін герояў у экстрэмальных умовах. У аповесці «Сотнікаў» сцвярджаеца думка, што аднойчы зроблены выбор у ваенны час прадвызначае далейшы лёс, што немагчыма змяніць. I гэты матыў будзе ў далейшым гучаць у творах беларускага пісьменніка мацней і мацней.

Напрыклад, стараста Пётра, які пражыў доўгае і складанае жыццё, пайшоў служыць немцам, каб дапамагчы вяскоўцам. «Для людзей хацеў. Хацеў, каб людзям лепей было. А цяпер скажу: памыліўся. Гэта не тыя немцы, што былі некалі. Я такіх не ведаў, гэта звяр’ё. Ну а насы... Насы ведама што, каторыя з імі» [2, с. 146]. Дзёмчыха не выгнала партызан, пашкадавала хворага. I ўсе гэтыя ўчынкі прадвызначылі іх далейшы лёс.

Варта звярнуць увагу на адносіны да падзей. Сотнікаў перажывае, што тыя, хто засталіся на балоце, «гібелі ад сцюжы і чакалі іх з якім-небудзь харчам» [2, с. 14]. Аўтар проціпастаўляе фізічную і духоўную моц, паказвае, што больш важна для чалавека. Сотнікаў «фізічна быў слабак, і толькі ў яго духоўных магчымасцях было штось неверагодна магутнае, часам непадуладнае ніякай самай пагрозлівай сіле» [2, с. 77], для яго найважнейшым было застацца чалавекам.

«Рыбак быў нязлы чалавек, але, маючи неблагое здароўе, ставіўся да хворых трохі безуважна...» [2, с. 87], і ён адчуваў патрэбу выжыць, выжыць любым коштам. Так, спужаўшыся смерці, выдаў Дзёмчыху, фактычна пакінуў дзяцей сіротамі.

На герояў значны ўплыў аказвала папярэдняе даваеннае жыццё: апынуўшыся сам-насам з проблемай выжывання, яны разважаюць над сэнсам жыцця, даводзяць сабе правільнасць сваіх учынкаў.

Маральны выбар стаў вырашальным для кожнага. Прыход партызан да вяскоўцаў апынуўся трагедыяй. Старасту расстралілі, таму што авечку апазналі – не данёс на партызан, Дзёмчыху – хавала іх на гарышчы.

В. Быкаў падкрэслівае, што менавіта адносіны да юласнага жыцця і смерці вызначаюць сутнасць чалавека. «Смерці ў баі ён (Сотнікаў) не баяўся – перабаяўся ўжо за дзясятак самых безнадзейных выпадкаў і не калаціўся за сваё жыццё, якое даўно не было для яго асалодай, а чейкага часу перастала быць і абавязкам. Важна было жыць тады, калі сі быў камандзірам у арміі, калі ў яго была сіла, ад якой залежалі лёсы і ходзеи, аб якіх таксама трэба было клапаціцца. А цяпер ён быў сам-адзін і дзеаў толькі аб сабе» [2, с. 58]. Таму ён імкнецца памерці з гонарам, лічыць, што «мерай усяго існага, як у мірны час, так і на вайне, заставаўся чалавек, пларай якога за свабоду і гонар краіны было яго жыццё» [2, с. 76].

Рыбак, наадварот, увесі час разважаў, як бы яшчэ пажыць, і яму «дужа выразна і шчасліва адкрылася: калі Сотнікаў памрэ, дык ягоныя шансы куды як палепшацца. Іншых тут сведак няма, можна будзе казаць пра атрад, што здасца патрэбным, праверыць не будзе ў каго» [2, с. 135]. Ён вырашае супрацоўніцаў, маніць, спадзяецца вырвацца, не чуе папярэджання Сотнікава: «Гэта – машына! Або будзеш службыць ёй, або яна сатрэ цябе ў парапоў!» [2, с. 139]. І гэта машына зламала Рыбака, не пакінула яму выбару, дакладней, ён, выбар, быў зроблены, як толькі захацеў выжыць любым коштам.

Панарамна падобная проблема раскрываецца ў рамане Ё. Авіжуса. Асэнсоўваюцца падзеі лета 1941 г., герой паводзяць сябе адпаведна папярэдняму вопыту. Жыхары Літвы, як і Беларусі, па-рознаму сустрэлі акупантаў. Адзін з галоўных герояў твора Гедымінас Джугас, гісторык па адукцыі, спрабуе прытрымлівацца нейтралітэту ў ацэнцы падзей, ён паказаны як патрыёт самастойнай Літвы. Менавіта яму належаць прагматычныя слова: «История не знает случая, чтобы один народ просто так, по доброте сердечной, освободил другой народ» [1, с. 18]. Ён выказвае сумненне, што акупанты дадуць магчымасць кіраваць на роднай зямлі тым, хто пайшоў ім служыць.

Адомас Вайнорас стаў служыць кіраўніком паліцэйскага ўчастка Краштупенай, ён быў перакананы, што з'яўляецца дзеючай уладай. Варта адзначыць, што ён не выдаў чырвонаармейца, якога выратавала Аквіле, хаця і сварыўся на яе. Спрачаючыся з Гедымінасам, пераконваючы і сябе, і яго ў правільнасці свайго шляху, ён нават сцвярджае: «Литовцы уже доказали, что не способны жить самостоятельно. Работящая, добросовестная скотина, хорошее стадо, но оно нуждается в чужих пастухах, которые знай щелкают кнутом» [1, с. 18]. Вайнорас служыў, але спрабаваў рабіць так, каб і немцы былі задаволены, і ў крыві не запэцкацца. Аднак Дангель не пакінуў яму выбару пасля далучэння паліцыі да групы карнікаў, якімі кіраваў гаўтшарфюран Лямке. Як і Рыбак, Адомас пераступіў тую мяжу, пасля якой няма адваротнага шляху. Акупанты бралі ў маральны палон тых, хто ім служыў, яны рабілі з іх машыны смерці. З вуснаў Дангеля гучыць ідэя панавання арыйскай расы: «Земля принадлежит самым сильным, здоровым, талантливым! Каждый неполнценный – бремя для человечества, препятствие на пути прогресса, он не может править, создавать культурные ценности, его призвание – таскать кирпичи, из которых мы, совершенные, построим здание новой цивилизации. Германия призвана историей выполнить эту величественную миссию» [1, с. 454].

Супраціўленне гэтым ідэям аказвалі камсамольцы, камуністы, партызаны. Неабходна адзначыць, што тых камсамольцаў, якія па нейкіх прычынах засталіся на акупаванай тэрыторыі, адразу забівалі. Частка насельніцтва спрабавала наладзіць сваё жыццё ў такіх жахлівых умовах. У асноўным гэта былі сяляне, якія цікавіліся толькі сваёй зямлі. Напрыклад, Аквіле паступова ператвараецца ў жанчыну, падобную на сваю маці (якую асуджала апошні час), таму што ў яе нарадзіўся сын. Некаторых з іх хвалюе, як да іх ставяцца. І зноў з вуснаў Гедымінаса гучыць слова, якія вызначаюць нязначнасць гэтых хвальных у глабальным маштабе: «Какое имеет значение, уважаю я вас или презираю, когда рушатся целые державы, а убийство человекаозвели в подвиг?» [1, с. 74]. Гедымінас увасабляе тую частку інтэлігенцыі, якая спрабуе зразумець падзеі, асэнсаваць іх, застацца не закранутымі імі. «Человек, как и многие твари на земле, обороняется защитным цветом. Тот, кто не умеет приспособиться, – погибает. Уцелели лишь особи со звериным инстинктом – любой ценой спасти шкуру. Человек-зверь пожирает просто человека; человечество не приближается к совершенству, а удаляется от него» [1, с. 75]. На працягу ўсяго твора ён разважае над значэннем падзеі, іх ролі ў гісторыі. Аднак і Гедымінас павінен зрабіць свой маральны выбар. І гэты момант настае. Пабываўшы ў нямецкай турме, атрымаўшы прапанову супрацоўніцаць і адмовіўшыся, ён вызначаецца: гатовы ісці да партызан, але бацца наклікаць на іх бяду, таму што вялікая верагоднасць, што за ім сочаци.

Кожны з празікаў паказаў асаблівасці ўспрымання вайны ў сваёй краіне, безумоўна, ёсьць падабенства і адрозненне. Паралель можна правесці паміж такімі героямі, як Рыбак і Адомас Вайнорас, Дзёмчыха і Аквіле, Пётра і Гедымінас. Яны не цалкам падобныя, аднак асноўныя рысы характару супадаюць.

Такім чынам, і В. Быкаў, і Ё. Авіжус паказалі, што маральны выбар герояў залежыць ад даваеннага мінулага, уяўленняў пра магчымыя варыянты развіцця грамадства ў час нямецкай акупацыі, патрыятычных адчуванняў, страты летуценняў адносна палітыкі фашисты.

## Літаратура

1. Авижюс, Й. Потерянный кров / Й. Авижюс. – М.: Сов. писатель, 1983. – 496 с.
2. Быкаў, В. Ліквідацыя. Без цэнзуры / В. Быкаў. – Мінск: Медыял, 2014. – 368 с.

### 3. I. Траццяк (*Полацк*)

#### «СВАІМ Я НЕ ВОРАГ»: ТРАНСФАРМАЦЫЯ ВОБРАЗА «ЧУЖОГА» У ТВОРЧАСЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА

Памежная сітуацыя вайны падае звыклыя маральна-этычныя праблемы ў новым ракурсе. Традыцыйным для батальнай літаратуры розных краін і эпох застасцца пытанне пра дачыненні «свайго» і «чужога». Вырашаць яго даводзіцца ў ідэйна-тэматычным і фармальна-стылевым планах. Дадзеная праблема паўсталала перад А. Адамовічам, Я. Брылём, В. Быковым, І. Навуменкам, І. Пташнікам, І. Чыгрынавым. Увасабліўчы падзеі Вялікай Айчыннай, яны заўважылі, што вобраз чужынца атаясамліваўся не толькі з немцам-фашистам, але і з прыстасаванцам, здраднікам і наліцаем. Зведеная знутры рэчаіснасць вайны сведчыла пра глыбіню і шматаспектнасць праблемы. Арыгінальнае яе вырашэнне прадстаўлена ў творах В. Быкава. У сукупнасці яны сведчаць пра эвалюцыю пісьменніцкіх адносін да катэгорый «сваё» і «чужое». Перасэнсаныя аўтарам у зневеднасці з нацыянальнай культурнай традыцыяй, яны і сёння «адыгрываюць актыўную ролю ў фарміраванні ментальнасці сучаснікаў і... прадстаўнікоў наступных пакаленняў» [8, с. 24].

В. Быкаў часцей за ўсё нівелюе знаёмыя арыенціры: нацыянальную прыналежнасць, саціяльнае паходжанне, адукацыю дзейнай асобы, што трапіла на вайну. Яны не маглі вычарпаць усе аспекты праблемы і беспамылкова вызначыць, што персанаж прыязна ці варожа паставіцца да іншых. Папярэднікі празаіка (З. Бядуля, Ц. Гартны, М. Гарэцкі, М. Зарэцкі, Я. Колас, К. Чорны) зауважылі гэта ў 1920–1930-я гады. Напрыклад, Я. Колас у няскончанай паэме «На шляхах волі» сведчыў: «Свае часамі горш за звера, // Страшней за ворагаў ліхіх» [5, с. 199]. Згаданыя вышэй рысы практычна не раскрывалі ўнутранае вымярэнне чалавека, былі толькі фармальнымі прыкметамі, што гіпатэтычна дазвалялі характарызаваць персанажа як паплечніка ці антаганіста. Адзначым, што В. Быкаў наўмысна не згушчай фарбы, падаючы вобраз акупанта.

Паводле мастака слова, па абодва бакі фронту адной з заган была беззглядная адданасць сістэме штучна ўзгадаваных стэрэатыпаў, шкодных і ў мірны час, і на вайне. Згадаем Сахно і Гарбацюка («Мёртвым не баліць», 1965), Новіка

## Секция 4

**МАСТАЦКА-ФІЛАСОФСКАЕ АСЭНСАВАННЕ ПАДЗЕЙ  
ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ**

|  |     |
|--|-----|
| <i>Адамовіч Г. Я.</i> Вобраз-фотаздымак: сюррэалістичная рэальнасць вайны .....  | 3   |
| <i>Бароўка В. Ю.</i> Мастацкае асэнсаванне Вялікай Айчыннай вайны ў беларускіх раманах эпічна-хранікальной формы другой паловы XX ст. ....               | 9   |
| <i>Баўтрапль I. Г.</i> Вялікая Айчынная вайна ў беларускім вянку санетаў: станаўленне і асаблівасці развіцця новай літаратурнай традыцыі .....           | 15  |
| <i>Гембіцкая-Бортнік В. А.</i> Асоба і грамадства ў аповесці В. Быкава «Мёртвым не баліць»   | 20  |
| <i>Гніламёдаў У. В., Мікуліч М. У.</i> Беларуская паэзія перыяду Вялікай Айчыннай вайны ..   | 26  |
| <i>Губская В. М.</i> Максім і Лёня Гарэцкія: два пакаленні – дзве вайны .....  | 33  |
| <i>Дудараў А. А.</i> Перамога.....   | 36  |
| <i>Делендик А. А.</i> Мое партизанское детство .....   | 37  |
| <i>Жарикова А. А.</i> Война и музы: Великая Отечественная война в произведениях художников-фронтовиков .....   | 45  |
| <i>Ермаковіч К. А.</i> Выхаванне патрыятызму пры вынуженні твораў ваенай тэматыкі ў школе  | 47  |
| <i>Козіч В. І.</i> Ваенная тэма ў беларускай літаратуре: праблемы ўзаемапаразумення ў студэнцкай аўдыторыі .....   | 53  |
| <i>Лаўшук С. С.</i> А праўда застаецца: творы беларускай драматургіі аб Вялікай Айчыннай вайне .....   | 59  |
| <i>Мароз В. К.</i> Ашчаджаныя вайной творцы, «якія праасталі з небыцця словам».....  | 65  |
| <i>Навасельцаў Г. В.</i> Мастацкая інтерпрэтацыя мінулага празаікамі першага пасляваеннага дзесяцігоддзя ў канцэпцыі падзей Вялікай Айчыннай вайны ..... | 70  |
| <i>Пашкоў Г. П.</i> Па праву жывага .....  | 76  |
| <i>Саверчанка І. В.</i> Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў творчасці Алеся Савіцкага .....  | 78  |
| <i>Савіцкі А. А.</i> Калі паўстаў увесь народ .....  | 87  |
| <i>Скарынкін У. М.</i> Дзень Перамогі стаў часткай маёй душы .....   | 93  |
| <i>Скобелев Э. М.</i> Уроки опыта и последствий Великой Отечественной войны.....   | 94  |
| <i>Сычова С. А.</i> Проблема маральнага выбару героя ў ваенных творах В. Быкава і Ё. Аўжуса: паралельна-тыпалагічны аналіз .....                         | 101 |
| <i>Траццяк З. І.</i> «Сваім я не вораг»: трансфармацыя вобраза «чужога» ў творчасці Васіля Быкава.....   | 104 |
| <i>Часнок І. Ч.</i> Устаноўка на метанарацыю ў рамане К. Чорнага «Млечны Шлях».....  | 107 |